

# Нашы юбіляры



## ПАВЕЛ ІВАНАВІЧ ТКАЧОЎ

Споўнілася 60 год з дня нараджэння члена рэдкалегіі нашага часопіса, заслужанага работніка вышэйшай школы БССР, загадчыка кафедры рускай класічнай літаратуры, доктара філалагічных навук, прафесара Паўла Іванавіча Ткачо́ва.

Пасля заканчэння аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта імя У. І. Леніна ў 1955 г. ён працаваў у газетах «Зорька» і «Піянер Беларусі». З 1964 па 1967 г. вучыўся ў аспірантуры пры кафедры рускай літаратуры, затым працаваў старшым выкладчыкам, выконваючы абавязкі загадчыка гэтай жа кафедры. У 1970 г. абраны загадчыкам кафедры рускай класічнай літаратуры, якую ўзначальвае і сёння.

На працягу многіх год П. І. Ткачоў чытае студэнтам-філолагам БДУ курс рускай класічнай літаратуры, спецкурсы па актуальных праблемах тэорыі літаратуры. Як пісьменнік П. І. Ткачоў з'яўляецца аўтарам звыш 20 мастацкіх кніг, якія з прыхільнасцю прыняты беларускім і ўсесаюзным чытачом. Многія творы яго перакладзены на мовы народаў Еўропы і Азіі — англійскую, нямецкую, іспанскую, польскую, персідскую, а таксама на мовы народаў СССР.

Мастацкае бачанне і гістарычная дакладнасць, спалучаныя ў адзінае цэлае і памножаныя на сакавітую бытавую дэталю, нарадзілі моцныя сплаў вобраза і думкі. Гэтым перш за ўсё вызначаецца стыль апавесцей і апавяданняў, што склалі аднатомнік выбраных твораў «Час світальнай зоркі».

Як навукоўца П. І. Ткачоў унёс значны ўклад у развіццё тэарэтычных праблем рускай літаратуры. Ён выдаў шэсць манаграфій, сярод якіх важнейшымі з'яўляюцца «Вечны бой: Памфлетное наследие Ярослава Галана и традиции Горького» (1970), «Иду на «Вы»: Заметки о памфлете» (1975), «Границы жанра» (1977), «Сатиры злой звенящая струна: Природа смеха в памфлете» (1980), «Силуэты» (1983); надрукаваў звыш 200 артыкулаў, эсе па праблемах літаратуры і публіцыстыкі; стварыў некалькі вучэбна-метадычных дапаможнікаў для студэнтаў і школьнікаў; напісаў прадмовы і каментары да кніг І. А. Крыволова, М. А. Някрасава, Л. М. Талстога, М. А. Дабралоубава, А. А. Блока, П. П. Бажова, М. С. Шагінян, Ч. Айтматава і інш.

Павел Іванавіч Ткачоў — член Саюза пісьменнікаў і Саюза журналістаў СССР. Ён узнагароджаны двума медалямі, Граматай, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, Граматамі Міністэрства народнай асветы БССР, ЦК ВЛКСМ, яму прысвоена званне «Выдатнік вышэйшай адукацыі СССР»; з'яўляецца намеснікам старшыні рэдакцыйна-выдавецкага Савета выдавецтва «Юнацтва», членам рэдкалегіі часопісаў «Веснік БДУ», «Бярозка», членам рэвізійнай камісіі СП БССР.

Прынцыповы і адначасова сплагодлівы чалавек, Павел Іванавіч карыстаецца заслужаным аўтарытэтам у шматлікім калектыве філалагічнага факультэта, Белдзяржуніверсітэта, творчай інтэлігенцыі рэспублікі. Пажадаем юбіляру моцнага здароўя, асабістага шчасця, далейшых творчых поспехаў.

У. М. Лазоўскі